



Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка»

Кафедра истории древних цивилизаций и средневековья

# **ЕВРОПА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРЫ**

*Материалы Международной научно-теоретической  
конференции*

г. Минск, 27 апреля 2007 г.

Минск 2007

УДК 94(4)  
ББК 63.5  
Е241

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ

*Редколлегия:*

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древних цивилизаций и средневековья БГПУ *В. В. Тугай* (отв. ред.);  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой славянской истории и методологии исторической науки БГПУ *А. П. Житко*;  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории БГПУ *Г. А. Косиач*;  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Беларуси БГПУ *А. М. Лютьй*;  
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси БГПУ *Н. К. Соколов*;  
доктор исторических наук, профессор кафедры истории Беларуси БГПУ  
*В. А. Пильецкий*;  
доктор исторических наук, профессор кафедры славянской истории и методологии исторической науки БГПУ *В. М. Фомин*;  
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Беларуси БГПУ *А. Ф. Великий*;  
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древних цивилизаций и средневековья БГПУ *В. В. Куницкий*;  
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры славянской истории и методологии исторической науки БГПУ *С. П. Бородин*

*Рецензенты:*

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков БГУ *В. А. Федосик*;  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории БГУ *В. С. Кошелев*

E241      **Европа: актуальные проблемы этнокультуры : материалы Междунар. науч.-теорет. конф., г. Минск, 27 апр. 2007 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. В. В. Тугай (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2007. – 355 с.**  
ISBN 978-985-501-385-4.

В сборнике помещены материалы по истории культуры Европы древних и средних веков, Нового и Новейшего времени. Освещаются проблемы: межэтнических отношений, международного культурного и научного сотрудничества. Рассматриваются вопросы молодежной политики, образования, взаимодействия в сферах искусства, науки и производства.

Адресуется студентам, аспирантам, всем интересующимся исторической наукой.

УДК 94(4)  
ББК 63.5

ISBN 978-985-501-385-4

© БГПУ, 2007

## Фарміраванне пазіцый беларускай меншасці ў польскай дзяржаве ў 1919–1921 гг.

С.А. Фядзечка

### Палескі дзяржаўны універсітэт

Польская дзяржава канчаткова афрадзілася ў лістападзе 1918 г. пасля капітуляцыі Германіі. А ўжо 5 лістапада 1919 г. яе краініца падпісала з Нямеччынай у Беластоку пагадненне аб замене ў Заходній Беларусі нямечкай улады на польскую. Польшча прэтэндувала на ўсходнюю мяжу старадаўнай Рэчы Паспалітай, імкнулася як мага бойкі тэртыяр'яльна ўзрасці, каб выстаяць перад Расій і Германіяй. Узяще Пілсудскім Вільні ў красавіку 1919 года выклікала ў часткі беларускіх палітыкаў заінітіацію супраць іншай з Польшчай [с. 3]. На початку магістэрства палітыкі выступілі праз генеральнага камісара Грамадзянскага Урада Ўсходніх Земель Ехы Асмалоўскага з прапановай стварэння незалежнай беларускай дзяржавы і патрабавані тэрміновага ўтварэння органаў самаіравання і апекі над ужо існуючай сістэмай адукцыі. Прайшоўшы ў чэрвені 1919 года з'езд Беларускай Рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны прыняў пастановы, вітаючы адрэакінне літоўска-беларускай дзяржаўнасці.

Уступленне польскіх войск у Мінск 8 жніўня 1919 года, а ўласна заплутенне Пілсудскага, што «зямля яго не будзе гвалтоўна далучана, а будзе мець вольны глас сярод іншых земель», значна ажыўіла нація [с. 94–95]. Але наяўлідзены на такіх заявах беларускі землі трактаваліся як землі акупаваныя. Польская улада нікі не разгаварыла на беларускіх планах адрэакіння дзяржаўнасці. Пілсудскі выказаў згоду на стварэнне войска, але не жадаў выклікаць да жыцця афіцыйныя беларускі ўрад. У лісце да Асмалоўскага ў лістападзе 1919 года ён сівярджаў, што планы адносна беларусаў павінны быць спынены на ўзроўні культурнай аўтаноміі [с. 109]. Тым часам савецкі бок выкарыстоўваў крызіс у беларуска-польскіх адносінах і незадавальненне беларускіх палітычных дзеячоў, выступілі з прапановай вайны супраць Польшчы і мачынасці ўзделу ў савецкім урадзе, які быў бы заснаваны на беларускіх землях пасля заняція ёй Чырвонай Арміяй. Такі паварот падзеі вымусіў Пілсудскага да аднаўлення перамоў з беларусамі, аднак не для таго, каб заспакоіць іх палітычныя амбіцыі, а толькі каб адрхіціць іх ад Расіі. З тымі заданнем 18 сакавіка 1920 года ў Мінск прыбыла польская дэлегацыя ў складзе: Уладзіслаў Раковіч, Сільвестр Ваяводзкі таксама як узначальваючы яе Леан Васілеўскі [с. 116].

Беларускія прапановы, прадстаўленыя польскай дэлегацыі можна падзяліць на дзве групы. Першая ўтрымоўвала палітычныя патрабаванні, якія, мік іншым, тъчыліся «дэкларацыі аб абароне цэласнасці Беларусі і абавязкі вырашэння лёсу гэтых земель згодна з воліяй народа, стварэння беларускай дэлегацыі на сусветнай канферэнцыі і ўтварэнне беларуска-літоўскага ўрада». У другой групе знаходзіліся пропановы ў галіне асветы, таік як рэйнапрапоје польскай і беларускай моў у школах і ўрадовых установах, арганізацыя курсаў для настаўніцтва, аўтаномія беларускіх школ, а таксама датыцы на іх працу [с. 687]. 24 сакавіка 1920 было падпісаны пагадненне. Згодна яго палажэнні, прадстаўнікі Беларусі «стаяць на глебе незалежнасці сваёй краіны» і «бачаць развіццё сваёй айчыны ў дапамозе Польшчы, гарантуючай беларускаму народу пэўнае развіццё», заплутвалі падтрымкы Польшчы ў яе «вяртанні ад Расіі зямель, размешчаных на захад ад мякі 1772 года» [с. 688]. Польшча абавязвалася выконваць некаторыя патрабаванні беларусаў, але выключна адукцыйныя ці адміністрацыйна-экзанімичныя. Як аднак хутка прадзмантравала речайснасць, значная частка польскіх абавязкаў ніколі не была реалізавана, але і беларусы не выканвалі паслядоўна сваіх абавязкаў. Пасля сканчэння мінскіх перамоў у Таліне адбылася сустрэча з савецкай дэлегацыяй. Мэтай перамоў было ўтварэнне беларускіх частак у Чырвонай Арміі. Відавочна, што пагадненне з Польшчай не адлюстроўвала жаданняў большасці беларускага грамадства. Інструктары Грамадзянскага Урада Ўсходніх Земель у сваіх дзеянях адносна беларусаў павінны былі дыстанцыявацца ад выказванняў наокончы беларускай незалежнасці, а там, дзе яны быті выразна акрэслены, назначаць «у якім разе беларускі народ будзе здропіць стварыць уласную дзяржаву, то Польшча не будзе ствараць перашкод», аднак речайснасць выглядала інакш [с. 12].

Ужо ў першы год польскай акупацыі рыхтаваліся ўмовы для паступовага ўключэння беларускіх земель у склад польскай дзяржавы. Польскае кіраўніцтва (не выключана, што і Юзаф Пілсудскі) пачынала разумець усю нерэалістычнасць узнаўлення Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. Узнёслья ідэалы польскіх сацыялістуў на чале з Юзафам Пілсудскім аб дзяржаўным саюзе (федэрациі) народаў былой Рэчы Паспалітай, што ўзнікі яшчэ ў рэвалюцыйным 1905 годзе, разбіваліся аб жорсткую рачаіснасць. Акупацыйная ваенна і цывільная адміністрацыі пра гэтую ідэалы, магчыма, і не ведалі. Іх практычна дзеянасць адпавядала лініі нацыянальнага дэмакрата (эндэка) Рамана Дмоўскага на поўную інкарпацыю заходнебеларускіх земель. І ў сацыялістуў, і ў эндэкаў пераважала думка, што беларусы няздольныя да незалежнага існавання і стварэння ўласнай дзяржавы (нібыта не існавала БНР). Ідэя федэралізму выстаўлялася, траба меркаваць, у тактычных імтах. Тым больш, што яна не знаходзіла падтрымкі ў літоўцаў і поўнай падтрымкі ў украінцаў, якія імкнуліся да незалежнасці.

12 ліпеня 1920 г. англійскі міністр замежных спраў Джордж Керзон прапанаваў бакам ваеннага канфлікту размежаванне па лініі Гародня—Ялаука—Няміраў—Брест. Але пропанавана была архіленая савецкім і польскім урадамі. На мірных перамовах у Рызе (верасень—кастрычнік 1920 г.) Расія згадкалася перадаць Польшчу і Мінскую губерню ўзамен на прызнанне патякамі Украінскай ССР. Тым самым савецкі расійскі ўрад У. Леніна савядома шоў на ліквідацыю савецкай Беларусі, тэртаторыя якой якраз укладвалася тады ў межы Мінскай губерні. Але эндэка, магчыма, насуперак волі Пілсудскага не дапусцілі далучэння да Польшчы ўсходніх земель, бо баўліся, што іх праваслаўнае беларускае насельніцтва немагчыма папанізаць і што гэтая акцыя можа выклікаць пагаршэнне адносінаў з Расіяй, на ўладу ў якой у той час разальна прэтэндуваў генерал Пётр Врангель.

Як і траба было чакаць, мірныя дагавор падпісаўся ў Рызе без удзелу беларускай делегацыі, а яе пайамоцты перадаваліся ўраду РСФСР. Наібольш цяжкай проблемай для аблімеравання чакана стала тэртыярыйная. Адзінства ў вырашэнні гэтага пытання не існавала нават у дэлегацыях. У польскай делегацыі самыя ліберальнія прадстаўнікі (Васілеўскі, Каменецкі) настойліва патрабавалі ўключэння вялікай часткі беларускіх земель (разам з Мінскам) у склад II Рэчы Паспалітай, у перспектыве разглядаючы Польшчу як федэратыўную дзяржаву. Але і яны і ёсць апаненты перш за ўсё разглядалі праваслаўнае насельніцтва як крыніцу пэўных палітычных праблем, звязаных з вялікім уплывам на гатую катэгорию насельніцтва Расіі.

Падчас працы па ўдакладненню мяжы Польшчы і БССР Л. Васілеўскі зварнуўся з просьбай удаць падніць мяжу БССР. І атрымаў інфармацыю ад юфе, што БССР складаецца з часткі паветаў былой мінскай губерні, размешчаных на ўсход ад польскай мяжы: мінскага, бабруйскага, барысаўскага, мазырскага, ігуменскага і спуцкага агульной плошчай 55 200 км<sup>2</sup> [1].

Адказ юфе ў польскім палітычным асяродку быў прыняты за прызнанне ліквідацыі беларускага руху ў Савецкай Расіі і аж'яўленне аб пабудове цэнтралізаванай палітычнай сістэмы. Падробны адказ быў настолькі нечаканым для некаторых палітычных пльнікуў у Польшчы (напрыклад краёвых дэмакрататаў), што нават прызначаўся фальшивым [2].

Да пачатку мірных перамоў паміж Польшчай і Савецкай Расіяй частка польскай палітычнай эліты яшча не развівалася канчатковы з федэралісткімі планамі. Але іх прывабнасць пасля няўдалага паходу на Кіеў значна асплаўла. У выніку ўсё больш прыхільнікі знаходзілі пазіцыя эндэкаў, якія прадугледжвалі заключэнне мірнага дагавора з Расіяй на аснове падзелу «ўсходніх краёў». Пры гэтым большая частка беларускіх, літоўскіх і украінскіх земель павінна была адыйсці да Расіі. Такі падзел сфер уплыву, як разглядалі прадстаўнікі эндэкаў, павінен быў адкрыць магчымасць да супраціўніцтва з Расіяй, у тым ліку і постсавецкай. Як адрозніваў у пачатку 1921 г. член польскай делегацыі на мірных перамовах Ю. Глаксо, на пазіцыі Польшчы на перамоўах аказвалі ўплыў шматлікі фактары, у прыватнасці, нехаданне ўключыць у склад польскай дзяржавы празмерную колькасць прадстаўнікі чужых народнасцей, імкненне дасягнуць у Рызе пагаднення, якое не будуць аспрэчваць расійскія ўрады, што прыйдуть да ўлады пасля бальшавікоў [3, с. 39-40]. Усе гэтые фактары дэйнічалі не на карысць канцепцыі федэралізму. Тым не менш, у складзе польскай делегацыі, якая вяла перамоўы ў Мінску і Рызе, былі прыхільнікі федэралісткіх планаў. Але, паколькі дагавор, які рыхтаваўся ў Рызе, павінен быў стаць асновай для пошуку кампромісу, як меркавалася, з будучай постсавецкай Расіяй, значную падтрымку ў радах польскай делегацыі атрымала пазіцыя

С. Грабскага. Ён адстайваў ізюм падзелу тэрыторыі Беларусі і Украіны паміж Польшчай і Расіяй і адкрыўваў галоўную ролю ў ходзе перамоў [], с. 162, 164, 169].

#### *Літаратура*

1. Gomolka K. Rozmowy polsko-białoruskie (marzec 1920), «Dzieje Najnowsze» 1988, z. I
2. Piłsudski J., Pisma..., t. V
3. Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich. Gostycka W., Kuzeinski T., Leinwald A., e.a.-Warszawa, 1961. T. 2. Listopad 1918-kwiecień 1920
4. Świechowski M., Obecny stan szkolnictwa białoruskiego na ziemiach wschodnich, «Sprawy Narodowościowe» 1927, nr 1
5. Шыбека З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795–2002).—Мн.: «Энцыклапедыя», 2003.—490 с.
6. Taraszkiewicz B. Białoruskie postulaty polityczne // Przymierze. № 5–12.9.1920.
7. Архіў Актаў Новых (Варшава), ф. 390, вол. 1, спр. 46, арк. 24.
8. Białorus bolszewicka, Gazeta Krajowa nr 55 z 10.3.1921.
9. Kawalec K. Narodowa Demokracja wobec traktatu rosyjskiego // Traktat rosyjski 1921 roku po 75 latach. – Toruń, 1998.
10. Grabski S. Pamiętniki. T.2.– Warszwa, 1989.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Раздел 1. История и культура Европы в древности и в средние века . . . . .</b>	<b>3</b>
Риер Я.Р. Из истории становления форм управления в обществе . . . . .	3
Короткевич А.В. У истоков христианства. Влияние первоначального христианства на становление западноевропейской цивилизации . . . . .	5
Медведок Т.В. Проблема языка в философии М. Хайдеггера и Л. Витгенштейна: сравнительный анализ . . . . .	7
Мячикова И.И., Жевняк О.Г. Архаические религии первобытной Европы: семиотический код . . . . .	9
Квачёнок В.В. Государство Эрманариха как феномен великого переселения народов . . . . .	10
Григорьев В.В. Государство Эрманариха: к вопросу этнической идентификации . . . . .	15
Мячикова И.И. Доместикация лошади и проблема генезиса индоевропейских народов . . . . .	17
Цыбулько Е.Н. В.И. Шевченко – белорусский антиковед . . . . .	20
Каркин Ю.В. Экспедиция Марка Атилия Регула в Африку . . . . .	22
Мацевич И.Я. Компаративный анализ исследований пространства и времени в средневековой теологии и протонауке . . . . .	25
Малюгин О.И. Кельты и германцы в Британии V–VI вв. . . . .	27
Павильч А.А. Культура восточных славян в динамике межкультурных взаимодействий с Европой в средние века . . . . .	30
Клюцкий С.В. Восприятие детства и семьи гуманистами . . . . .	32
Александрович С.С. Война Полоцкого княжества с крестоносцами (1203–1216 гг.): борьба за города Прибалтики . . . . .	33
Кушнірэвіч А.М. Гісторыка-культурная тыпалогія гатычнага храмабудаўніцтва Вялікага княства Літоўскага . . . . .	35
Малюгина Е.В. Генуэзские колонии на Черноморском побережье Кавказа и взаимоотношения с местным населением . . . . .	37
Шупляк С.П. Военно-монашеские ордена в средневековом паломническом движении . . . . .	39
Ашайчик В.В., Филиппов А.А. Политика Иннокентия III в Восточной Прибалтике (1198–1216) . . . . .	42
Голубурда М.А. Французское дворянство XIV–XV вв.: ценности и средства социального признания . . . . .	44
Козел С.А. Властные структуры в средневековом обществе: формирование и закрепление курфюрстской коллегии в политической системе «Священной Римской империи» . . . . .	45
Смирнова Е.Д. Нarrативы позднего средневековья: Ж. Жуанвиль, Ж. Фруассар, Оливье де ля Марш и Кристина Пизанская о повседневности . . . . .	47
Шупляк С.П. Значение Иерусалима в пространственных и духовных представлениях средневекового общества . . . . .	49

<b>Раздел 2. История и культура Европы Нового и Новейшего времени . . . . .</b>	<b>52</b>
Семенова В.Н. Возрожденческий гуманизм как поворотный этап развития европейской цивилизации . . . . .	52
Кедрик Т.В. Прямая перспектива как внутренняя форма культуры эпохи Возрождения . . . . .	54
Вашко О.А. Европейское философское образование в Новое время . . . . .	57
Галай О.М. Языковые заимствования как результат белорусско-польско-немецких социокультурных взаимодействий в XV–XVII вв. . . . .	60
Алексейчикова Н.Н. Магдебургское право об экономическом положении вдов-горожанок в XVI–XVII вв. (на примере Могилева) . . . . .	61
Ионе В.И. Психоаналитические истоки антропологии Л. Рона Хаббарда . . . . .	64
Атрушкевич М.М. Городское законодательство Речи Посполитой в 80–90 гг. XVIII в. . . . .	66
Хромченко Д.Н. Деятельность школ аддукционной комиссии на Беларуси . . . . .	69
Лукашанец С.А. Канец Рэчы Паспалітай. . . . .	70
Глеб М.В. Британские либералы и империя (середина XIX в.) . . . . .	72
Пацино Е.Ф., Чурай О.В. К вопросу о роли культурологического подхода в формировании межкультурной компетенции . . . . .	75
Старовойтов М.И. Уровень грамотности и образования населения белорусско-российско-украинского пограничья (по материалам переписи 1897 г.) . . . . .	76
Барадзіна М.С. Спраба рэформы каталіцкага багаслужэння ў Паўночна-Захаднім краі 1869–1877 гг. . . . .	80
Пузыревич Т.А. Исследовательские программы в отечественной философии науки . . . . .	84
Фиринович Е.Э. Основы формирования имиджа политического лидера (вторая половина XX – начало XXI в.) . . . . .	86
Космач В.А. Страны Северной Европы и Прибалтика во внешней культурной политике Германии в годы Веймарской Республики (1919–1932 г.) . . . . .	89
Дубровко Е.Н. Политика Великобритании по вопросу об установлении польско-российской границы во второй половине 1919 г. . . . .	91
Космач В.А. США и Канада во внешней культурной политике Германии в годы Веймарской Республики (1919–1932 г.) . . . . .	93
Кухаренко В.Н. Образование и функционирование крестьянско-демократической коалиции в Королевстве СХС (ноябрь 1927 г. – январь 1929 г.) . . . . .	97
Марченко О.В. Формирование русской монархической эмиграции в Германии в 20-е гг. . . . .	100
Сідоранка В.М. Штодзённае жыццё польскага насельніцтва БССР 20-х гг. ХХ ст. . . . .	102
Корсак А.І. Прыход нацыстаў да ўлады і антыяўрэйская палітыка ў Германіі . . . . .	104
Приступа Н.Н. Чехословацкая национально-социалистическая партия в годы Второй мировой войны . . . . .	106
Сальков А.П. ТERRITORIALНЫЕ АСПЕКТЫ болгаро-югославских отношений и СССР (1934–1944 гг.) . . . . .	108
Козик Л.А. Польша накануне парламентских выборов 1947 г. . . . .	111
Великая О.А. Правовая основа взаимоотношений ЮНРРП с европейскими странами. 1944–1947 гг. . . . .	113

Брило С.Э. Берлинский кризис 1948–1949 гг. . . . .	118
Скок В.П. США и западное решение германского вопроса (1945–1954 гг.) . . . . .	118
Пішчулёнак А.М. Супрацоўніцтва БССР і УССР у сельскагаспадарчай вытворчасці ў першыя пасляваенныя гады . . . . .	122
Важник О.Н. Белорусско-польское региональное сотрудничество в сфере культуры в 50–70-х гг. ХХ в. . . . .	124
Кынёва В.Г. О факторе времени и лексических лакунах . . . . .	127
Зубарев А.В. Проблема иждивенцев в иммиграционной политике британских консерваторов в 1975–1979 гг. . . . .	129
Юрчак Дз.В. Міждзяржаўнае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і Украіны ў гуманітарнай сферах (1991–2004 гг.) . . . . .	131
Даўгяла М.С. Міжнароднае культурнае і навуковае супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь са славянскімі краінамі (1990-я гг. – пачатак XXI ст.) . . . . .	134
Сахончик Т.П. Проблемы межэтнических отношений: способы ликвидации межличностного непонимания наций . . . . .	137
Рыбак А.А. Канцепцыя «трох калон» у стратэгіі нацыянальна-дэмакратычнай партыі Германіі . . . . .	139
Янкоўская Т.У. Моладзь і міжнароднае супрацоўніцтва . . . . .	142
Бабук Т.А., Зайцев И.Ф., Скодоров Т.И. Информационная обратная связь в физической культуре студентов исторического факультета . . . . .	144
Тугай В.В. Немецкий этнос в БССР и некоторые особенности его этнокультуры (20-е – 30-е гг.) в Беларуси . . . . .	144
Тугай В.В., Куницкий В.В. Норманны в Дукоре. . . . .	151
<b>Раздел 3. История и культура России . . . . .</b>	<b>153</b>
Казакоў А.У. Прадстаўнікі арыстакратыі Маскоўскай Русі і іх нашчадкі на беларускіх землях ВКЛ (сярэдзіна XV – пачатак XVI ст.) . . . . .	153
Сидоренко Б.И. Великое княжество Литовское и Московское государство на рубеже XV–XVI веков: у истоков московской доктрины межгосударственных отношений . . . . .	155
Попов М.А. Законодательное положение Римско-католической Церкви в Российской империи в XVIII веке перед разделами Речи Посполитой . . . . .	157
Шараева Е.И. Мероприятия правительства в рамках политики русификации в средних учебных заведениях Виленского учебного округа в 60-х гг. XIX в. . . . .	159
Жихарев С.Б. Межведомственное противостояние по вопросам железнодорожного строительства в России в 60-е гг. XIX в. . . . .	161
Шайдуров В.Н. О некоторых особенностях истории европейских общин на русском северо-западе во второй половине XIX в. (на примере Новгородской губернии) . . . . .	164
Волкова О.А. Общественно-политическая полемика по вопросам женского равноправия в партии народной свободы в годы Первой российской революции . . . . .	167
Малков А.В. «Русский вопрос» в политике ведущих государств Антанты и США (конец 1918 – начало 1919 г.). . . . .	170
Дианова Т.Б. Из истории взаимоотношений Советского государства церкви в 20–30-е гг. XX в. . . . .	173

Берестовский А.А. Латинская транслитерация русского языка: новые тенденции . . . . .	175
Берестовский А.А. События августа 1991 года в Москве в контексте противостояния центробежных и центростремительных сил СССР . . . . .	177
Королев А.А. Исламский «Ренессанс» в постсоветской России. . . . .	178
Косов А.П. Российские интерпретации концепции «Партнерства» российско-американских отношений. . . . .	181
Елисеев А.Б. Государственно-церковные отношения в СССР: предпосылки изменения историографической ситуации на рубеже 1980–1990-х гг. . . . .	184
Волчок Г.И. Беларусь – Россия: общее культурное пространство . . . . .	185
Поповская Т.А. Военно-стратегические аспекты белорусско-российской интеграции	189
Бригадина О.В. Публичные развлечения и народные забавы: проблемы повседневной культуры императорской России (XVIII – начало XX в.) . . . . .	191
<b>Раздел 4. История и культура Беларуси . . . . .</b>	<b>194</b>
Шадыра В.І., Адамовіч С.А. Аб славянізацыі басейна Заходняй Дзвіны (археалагічны аспект) . . . . .	194
Калядзінскі Л.У. Капыльскі замак у рэчышчы трансеврапейскіх этнакультурных і гандлёвых плыняў X–XVII стст. . . . .	196
Пілецкі В.А. Аб адлюстраванні традыцый пераводу дзяцей у новы ўзроставы клас (як доказ наяўнасці выхаваўча-адукацыйнага працэсу) у гістарычных крыніцах	198
Беларус і ўсходнееврапейскага рэгіёну . . . . .	197
Кудраўчава С.А. Да пытання аб «найбольш упływowых» багах у беларускім язычніцкім пантэоне . . . . .	201
Люты А.М., Калечыц І.Л. Выкарыстанне даных эпіграфікі ў кантэксце даследавання гісторыі Беларусі сярэдніх вякоў . . . . .	203
Клімаў М.В. Аб некаторых аспектах працэсу феадалізацыі на тэрыторыі Беларусі . . . . .	205
Бакун А.С. Государственно-церковные отношения в ВКЛ и Речи Посполитой. . . . .	207
Мікалаева Л.В. Адносіны Вялікага княства Літоўскага з Крымскім ханствам у канцы XV – першай чвэрці XVI ст. . . . .	209
Паўловіч Н.Ю. Рамесніцкая функцыя мястэчак Вялікага княства Літоўскага ў XVI – першай палове XVII ст.. . . . .	210
Якубаў В.У. Узаемаадносіны Жыгімонта Вазы са Святым Прастолам і дынастыяй Габсбургаў (1587–1619 г.). . . . .	212
Луговцова С.Л. Василий (Константин) Острожский: дискуссия в историографии. . . . .	215
Уваров И.Ю. Экономические привилегии белорусской шляхты в XVI в. (по материалам вальных сеймов). . . . .	217
Лютая А.Э., Люты А.М. Запрыгоньванне сялянства Вялікага княства Літоўскага у XV–XVI стст. . . . .	220
Шумскі К.А. Выдавецкая дзеянасць праваслаўных брацтваў у ВКЛ у канцы XVI – першай палове XVII ст. . . . .	223
Каляда В.В. Пушкарскія артыкулы 1567 года, як крыніца вайсковага заканадаўства Вялікага княства Літоўскага. . . . .	225
Аўсейчык У.Я. Этнаканфесіянальныя стэрзатылы ў беларускім традыцыйным грамадстве XIX – пачатку XX ст. . . . .	228
Лобач У.А. Карчма ў традыцыйным светапоглядзе беларусаў XIX – пачатку XX ст. . . . .	230

Русецкі С.В. Формы і аўёмы дабрачыннай дапамогі жабракам (убогім) у традыцыйным беларускім грамадстве (XIX – пачатак XX ст.) . . . . .	232
Новік Н.Е. К вопросу о национально-религиозном составе учащихся профессиональных учебных заведений Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. . . . .	234
Мурашко А.И. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на железных дорогах Беларуси в межреволюционный период 1917 г. . . . .	236
Навицкій В.В. Пути сообщения Витебской губернии во второй половине XIX – начале XX в. . . . .	238
Маскеvіч Г.І. Адлюстраванне сацыяльнай няроўнасці слянства ў вясельнай і пахавальна-памінальнай абрааднасці беларусаў у другой палове XIX ст. . . . .	240
Грибко И.Л. Документы органов городского самоуправления о социальной дифференциации белорусского общества в конце XIX в. . . . .	242
Рацько А. Ф. Усведамленне царскім урадам неабходнасці адмены прыгоннага права . . . . .	245
Пракапович Л.Э. Правовое положение наемных рабочих в Беларуси во второй половине XIX в. . . . .	248
Зданкевіч Е.В. К вопросу о проведении судебной реформы 1864 г. в Беларуси. . . . .	251
Раюк А.Р. Мяscовая эліта Піnskага павета ў 1820–1830-я гг. . . . .	253
Зайкин Н.А. Власть и театр в Беларуси в XIX в.: проблемы взаимодействия . . . . .	255
Барадзіна М.С. Этнаканфесіяльная палітыка царскага ўрада на беларускіх землях 1864–1905 гг. (на прыкладзе Міnskай губерні). . . . .	258
Навагродскі В. Я. Асветніцкая палітыка земстваў у кантэксле сацыяльна-еканамічнага развіцця беларускай вёскі ў пачатку XX ст. . . . .	261
Астрога В.М. Роль педагогічных курсаў у падрыхтоўцы настаўніцкіх кадраў Беларусі ў пачатку XX ст. . . . .	266
Кузьма Д.І. Асаблівасці дзеянасці Беларускага нацыянальнага камітэта ў Вільні ва ўмовах нямецкай акупацыі ў 1915–1917 гг. . . . .	268
Веремейчик А.Е. Возвращение и сохранение материальных ценностей Несвижского замка в первой четверти XX в. . . . .	270
Фядзечка С.А. Фарміраванне пазіцый беларускай меншасці ў польскай дзяржаве ў 1919–1921 гг. . . . .	273
Каравай І.Я. Стайдленне БЛС-Р да польскай інтэрвенцыі ў 1919–1920 гг. . . . .	275
Ключынскі М.В. Асабіста вольныя катэгорыі сельскага насельніцтва Беларусі на зыходзе феадалізму ў працах гісторыкаў XX ст. . . . .	277
Яшчанка А.Р. Горад Мазыр у сярэдзіне 1920-х гадоў: этнаграфічнае даследаванне . . . . .	280
Касляровіч А.М. Асноўныя накірункі партыйнай палітыкі па забеспячэнні сярэдніх спецыяльных навучальных установ Савецкай Беларусі кадрамі выкладчыкаў у 20-х гг. XX ст. . . . .	282
Бородін С.П., Шумский Ф.А. Некоторые закономерности государственной политики в отношении национальных меньшинств в БССР (1919–1991 гг.) . . . . .	284
Нестерович Н.Б. Социально-экономическое положение белорусского народа под властью разных режимов (1917–1920 гг.). . . . .	290
Помазаў С.У. Кадры прафесійна-тэхнічных навучальных установ БССР у першай палове 20-х гг. XX ст. . . . .	292

Сакалоў К.М. Навуковыя даследаванні выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі ў галіне сельскай гаспадаркі ў даваенныя гады. ....	295
Сарока А.Г. Першы з'езд загадчыкаў хат-чыталеня (1927 г.) і яго роля ў развіцці сістэмы падрыхтоўкі работнікаў культурна-асветніцкіх устаноў у Савецкай Беларусі .	298
Дубінін Дз. У. Этнічная культура як асноўная частка сусветнай культуры: вызначэнне і асаблівасці .....	301
Тоўсцік Т.Ц. Сватанне ў вяскоўцаў беларусаў ў 1930 – 1990 гг. у Гомельскай вобласці і памежных тэрыторыях .....	302
Кулинок С.В. Аграрная реформа 1942 г. на территории Беларуси в свете немецкой пропаганды .....	304
Соколов Н.К. Восстановление высшего педагогического образования в Беларуси в 1944–1945 гг. ....	305
Новікаў С.Я. Гісторыяграфічныя тэхналогіі даследавання гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны .....	309
Барабаш Н.В. Формы и методы агитационно-пропагандистской работы среди переселенцев из БССР в середине 40 – 50-х гг. XX ст. ....	317
Фомін В.М. Развитие среднего специального образования в БССР в 70-е гг. ХХ ст. ....	319
Навасельцава Г.В. Беларускае мінулае ў празайчай спадчыне Уладзіміра Каракевіча .....	322
Вялікі А.Ф. Дэмаркацыя беларускага ўчастка савецка-польскай граніцы ў 1946–1948 гт. ....	324
Ганчар У.А. Лячэнне ад змяіных укусаў у сучаснай знахарскай практыцы беларусаў і яго вытокі .....	326
Будникова Т.А. Быт городского ребенка на современном этапе (по материалам опросов взрослого населения Гомеля и Добруша). ....	329
Каламійцева Ю. А. Экзістэнцыйныя матывы ў беларускай літаратуры ХХ ст. (на прыкладзе аповесці У. Каракевіча «Ладдзя роспачы») .....	330
Яковчук В.И. Историко-культурные аспекты обеспечения пожарной безопасности на территории Беларуси .....	333
Острога В. А. Межузовский обмен как элемент международного культурного обмена. Связь между историками Белорусского государственного университета и Софийского университета в 1966 – конце 1980-х гг. ....	335
Канапацкая З.И. Исламский фактор становления и развития татарской общности в Беларуси (XIV–XX вв.) .....	337
Романова С.П. Социологическое исследование особенностей национальной идентичности молодежи в Республике Беларусь .....	341
Соколов Б.М. Опыт Великих революций и Беларусь .....	343
Савченко Ю.В. Историческая Ретроспектива становления и развития системы государственного экологического регулирования в Беларуси .....	345
Кукель О.А. Роль драгоценных металлов в денежном обращении на различных этапах исторического развития Республики Беларусь .....	348